

Чырвоная зьмена

12 (980) Аўторак, 14-га студзеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 Умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 скартатарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДАННЯ IX.

УЗЬНІМЕМ МАСЫ НА СПРАВУ ПАДРЫХОЎКІ ДА ВЯСНОВАЙ СЯЎБЫ

На справу ўтварэння насенных фондаў выканаць пастанову СНК аб утварэнні насенных фондаў

ПАСТАНОВА

Савету Народных Камісараў БССР па ўтварэнню спецыяльных насенных фондаў

Для забеспячэння вясенняй пасяўной кампаніі насеннем, Савет Народных Камісараў БССР устанаўляе:

1. Не пазней 1-га лютага 1930 году ўтварыць усе аформленых колгасах, а таксама павялічыць усе сялянскія таварыствы ўзаемадапамогі спецыяльныя насенныя фонды з такім разлікам, каб акалагасцэнтрам былі ўжыты адпаведныя захаваныя ўтварэння гэтага фонду ў размеры ня менш тысяч тон і для паступовага павялічэння яго залежнасці ад пасяўных плошчаў у колгасах, а таксама на ўвазе патрэбу забеспячэння насеннем 100 проц., а каб Цэнтральным Камітэтам сялянскіх таварыстваў ўзаемадапамогі па лініі КСУ гэтыя фонды былі даведзены ня менш, як да тысяч тон.
2. Абавязваць Белкалагасцэнтр сачыць за тым, у далейшым пры ўтварэнні новых колгасаў, пазней, як праз 10 дзён пасля іх афармлення, выарліся патрэбныя спецыяльныя насенныя фонды.
3. Фонды ў колгасах павінны ўтварацца з запасаў насення ў колгасах, а таксама з насення гаспадарак, якія ўваходзяць у колгасы.
4. Кіраўніцтва колгасаў павінны ўстанаўліць, які кожная гаспадарка павінна ўнесці насення ў ўтварэння спецыяльных насенных фондаў. Прама павінна ўстанаўліцца ў залежнасці ад мар'яльнай забяспечанасці кожнай гаспадаркі ў наасобку.
5. Сялянскія таварыствы ўзаемадапамогі павінны павялічыць свае спецыяльныя насенныя фонды праз спажыванне ўсе запасынасці па фонду (натуральных і грашовых) і членскіх узносаў і праз загатоўку насення ў загатоўчых арганізацыях (коопэрацыйных і дзяржаўных) за сродкі таварыстваў.
6. Забараніць скарыстоўваць спецыяльныя насенныя фонды не па назначэнні.
7. Насенныя фонды павінны захоўвацца ў спецыяльных сьвірнях. Адназначна за ўмовы захавання, цэласць, паліць і якасць захоўванага насення ўскладаецца на кіраўніцтва колгасаў і камітэты сялянскіх таварыстваў ўзаемадапамогі, а кантроль за гэтым на адпаведныя выканаўчыя камітэты, саветы, кантрольныя насенныя станцыі і органы дзяржаўнай хлебнай інспекцыі.
8. Абавязваць выканаўчыя камітэты і саветы, пад адказнасць іх старшын усеімі спосабамі дапамагаць колгасам і сялянскім таварыствам ўзаемадапамогі да поўнага ажыццяўлення гэтай пастановы.
9. Абавязваць улаўнаважанага для правядзення вясенняй пасяўной кампаніі тав. Рачыцкага праз кожны дзесяць дзён паведамляць СНК аб забеспячэнні насеннем вясенняй пасяўной кампаніі і ўтварэнні насенных фондаў.

Забыліся пра вясеннюю сяўбу

вёскі Бучаціна, Чырвоная-Славага раёну (Бабруйшчына) парад, комсомольскай ічэйкі і савет нічога ня робіць па падрыхтоўцы да вясновай сяўбы, дзачы чаму на сённяшні дзень у іх не ачышчана ні фунту наілляне паставілі пытанне аб стцы насення, але сельсавет та ня робіць для рэалізацыі пановы сялян. Адночы ў стар-

шні сельсавету напыталіся—калі будзе трыер, дык ён адказаў—да пачатку сяўбы паспеем. РВК трыба рэагаваць на такія адносіны старшын сельсавету да выканання пастаноў ураду, а партыйнай і комсомольскай ічэйцы зараз-жа распачаць працу па падрыхтоўцы і правядзенню сельска-гаспадарчай кампаніі гэтага году.

А. Селькор.

Падрыхтоўваем насенне да сяўбы

колгас Дукорскага сельсавету імя партызан» паставіў перад савадачу, каб да вясенняй сяўбы ачысціць усё насенне.

студзеня адбыўся агульны колгасніцаў, дзе абгаварылі аныне аб утварэнні насеннага ну. Сход вынес пастанову аб рэшчы поўнага насеннага фонду кам вызначэння кожнай гаспадарцы ліку здачы насення, у залежнасці ад матар'яльнай забясп-

печанасці кожнай гаспадаркі ў наасобку.

Булацка частка вёскі перашкаджае правядзенню ачысткі насення і скарыстоўвае ўсе сродкі агітацыі за разбазарванне насення. Бадняцка-серадняя частка на гэта ня ідзе, а партыйнай і комсомольскай ічэйцы трыба ўзмацніць працу па растлумачэнню пытаньняў надыходзячай пасяўной кампаніі.

Пісарчык.

О РАБОЧИХ У ВЕСКУ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ПАСЕУКАМПАНИ

омельскі агрпрофсавет вынес пастанову аб пасылцы рабочых брыгад у ліку 120 чалавек для правядзення вясновай пасяўной кампаніі.

аюжныя арганізацыі таварышам, каб уваходзяць у брыгады, аплачце 50 проц. камандыровачных.

Для кіраўніцтва адыджаючымі брыгадамі вылучана 5 адказных профпрацаўнікоў.

Для удзельнікаў брыгад учора ў парткілубе Гомелю адбыўся інструкцыйны даклад. Там было праведзена размеркаванне брыгад па раёнах.

У ЦК УсеЛКСМ

МАСКВА, 9. Бюро ЦК УсеЛКСМ унесла з навукова-тэхнічнай брыгады Варнітса зацвердзіла плян асноўнай работы комсомолу з навукова-тэхнічнымі сіламі.

павы прадугледжвае вялікую работу па арганізацыі папулярнай навукова-тэхнічнай літаратуры, павы са стратамі ў народнай адукацыі, па удзеле Варнітса ў працоўных праблемах, якія звязаны з індустрыялізацыяй краіны.

з kolekтыўнага сельскай гаспадаркі, арганізацыя заводу—ВНУ і г. д.

МАСКВА, 12. ЦК УсеЛКСМ і ВСНГ СССР вырашылі склікаць у Маскве ў ліпені месяцы першы Усеагульны з'езд прадстаўнікоў вучняў ФЭВ.

Перад усеагульным з'ездам павінны адбыцца раённыя і абласныя з'езды.

НА ГААГСКІМ КІРМАШЫ

Англія і Францыя ўзмацнілі нажыч на Нямеччыну

ГААГА, 12-І. На гаагскай канферэнцыі пакуль не дасягнута згода ні па аднаму пытанню. Аднак, можна не сумнявацца, што Нямеччыне прыдзецца згадзіцца на ўсе патрабаваныя дзяржаўныя кредыторы, якія выступаюць адзіным фронтам супроць яе. Гэты адзіны фронт тлумачыцца ў значнай меры тым, што Нямеччына разлічвала іграць на супярэчнасцях паміж Амерыкай і заходня-еўрапейскімі імпералістычнымі дзяржавамі, каб забяспечыць сябе ад такой магчымасці, Англія і Францыя ўзмацнілі нажыч на Нямеччыну імкнуцца паставіць яе ў поўную фінансавую залежнасць ад сябе. Падобная залежнасць павінна перашкодзіць Нямеччыне выступаць разам з Амерыкай супроць заходня-еўрапейскіх дзяржаў.



Дэфіцытны тавар

Эўропе, Амерыка не абмяжоўваецца ролюлю „наглядчыка“, але энергічна ўздзейнічае як на эўрапейскіх кредытораў так і Нямеччыну.

Амерыканскія журналісты адкрыта заяўляюць, што гаагскай канферэнцыі ня прыме ніякай формулёўкі, якая магла-б перашкодзіць фінансавай дзейнасці Амерыкі ў Эўропе.

Амэрыка ўздзейнічае...

ГААГА, 12. На падставе аўтарытэтай інфармацыі амерыканскіх акруг, устаноўлена, што па ўсіх пытаннях, якія закранаюць амерыканскую фінансавую дзейнасць у

Дэманстрацыі беспрацоўных у Чэхаславакіі

ПРАГА, 12. Гэтымі днямі ў розных месцах Чэхаславакіі адбыўся пэлы шэраг сходаў і дэманстрацыі беспрацоўных. Асабліва вялізарнымі былі дэманстрацыі і сходы ў Комунаве і Брыо. У Комунаве на дэманстрантаў павалі ўзброеныя жандары, якія спаткалі арганізаваны апер шэраг арыштаў.

Італьянская забастоўка парых чыгуначнікаў

ПАРЫЖ, 13. Рабочыя майстэрняў дзяржаўных чыгунак Парыскага вула учора адказалі італьянскай забастоўкай на спробы дырэкцыі ўвесці прономенграт. Сьпевамі „Інтернацыяналу“, выкрыкамі „Прач капіталістычную рацыяналізацыю“, „Прач галодную зарплату“, „Прач фашысцкі ўрад“, рабочыя выгналі з майстэрняў прысланых дырэкцыяй інжынераў-рацыяналізатараў.

Войскі „рабочага ўраду“ за работай...

У Бамбэі ізноў праліта кроу рабочыга

ЛЁНДАН. У Бамбэі (Індыя) адбылася грандыёзная дэманстрацыя пад лозунгам барацьбы за поўную незалежнасць Індыі. Дэманстранты адціснулі поліцэйскіх, якія перагаралі імі шлях; тады ангельскія войскі без параджанья адкрылі агонь. СЯРОД ДЭМАНАСТРАНТАЎ 10 ЗАБІТЫХ І ЗВЫШ 100 РАНЕННЫХ.

Яшчэ адзін сьмяротны прыгавар камуністам

КОЎНІ, 12. Вярхоўны трыбунал зацвердзіў сьмяротны прыгавор камуністам Кучыскаму і Кантаускаму, якія прызнаны вінаватымі ў трыманні і захоўванні нелегальнай друкарні.

УСЕУКРАЇНСКІ З'ЕЗД НАЛГАСНАЙ МОЛАДЗІ

ХАРКАЎ, 12. Адкрыўся першы ўсеукраінскі з'езд колгаснай моладзі.

ТАЙНЫ АНТЫСАВЕЦКАЙ ЗМОВЫ ВЫКРЫТЫ

Рэйхсвэр быў рашаючым пунктам апоры міжнароднай контр-рэвалюцыйнай банды фальшываманэтчыкаў у падрыхтоўцы вайны супроць СССР

«Наступіць дзень,—піша „Ротэ Фанэ“—калі нямецкія камуністы ня будуць задаволены зброяй слова. У гэты дзень розныя Карумідэ, Садацэршвілі і інш. прадстануць перад пролетарскім судом і бяспрэчна пролетарская расправа над імі і іх саюзнікамі будзе жорстка і бязлітасна»

Ажыццяўленьню пляну выступлення супроць СССР—перашкодзіў правам фальшываманэтчыкаў

БЭРЛІН, 12. „Ротэ Фанэ“ друкуе сэнасацыйныя выкрыццё па поваду процэсу фабрыкантаў фальшывых чырвонаў. Як паведамляе газета, на закрытым паседжанні суду 9-га студзеня абарона прадставіла дакумент, выданы падсуднаму Карумідэ штабам 7-й акругі нямецкай арміі. Гэты дакумент падпісан генэралам Крэсэнтэйнам, блізкім сябрам вайскавага міністра Грэнэра. У Крэсэнтэйне ў свой час адбылося шэраг нарад удзельнікаў антысавецкай змовы пры ўдзеле ангельскага генэрала Скока.

У розных перагаворах аб антысавецкім выступленні удзельнічалі таксама некаторыя чыноўнікі нямецкага міністэрства замежных спраў і сын баварскага прэм'ера Гелда, які езьдзіў для гэтай мэты ў Баўгарыю з дыплёматычным напартам. Быў распрацаваны падрабязны вайсковы плян. Ажыццяўленьню яго перашкодзіў правам фальшываманэтчыкаў.

Мюнхенская політычная поліцыя паведала аб правале астатніх удзельнікаў шайкі, і яны атрымалі магчымасць замесціць сябры. Яна-ж дала ім магчымасць знаёміцца з матар'яламі сьведзтва па справе фальшываманэтчыкаў.

Вайскавае міністэрства адваргае гэтыя выкрыцці. Аднак, прокуратура адмовілася ад сваёй першапачатковай думкі—прыцягнуць „Ротэ Фанэ“ да адказнасці.

ПАТРАБАВАННІ „РОТЭ ФАНЭ“

БЭРЛІН, 12. У сувязі з зацверджаннем ваеннага міністэрства аб тым, што ліст генэрала Крэса-фон-Крэсэнтэйна аб Карумідэ генэралу Гофману зьяўляецца толькі прыватным рэкамэндацыйным лістом.

„Ротэ Фанэ“ ізноў ўстанаўлівае, што ліст напісан на блянку камандвання 7-й групы рэйхсвэру. Газета патрабуе арышту Крэса-фон-Крэсэнтэйна, адстаўкі ваеннага міністра Грэнэра, адхіленьне цяперашняга складу суду на процэсе фальшываманэтчыкаў за замазаньне злачынстваў праястаўнікоў рэйхсвэру. Далей „Ротэ Фанэ“ патрабуе неадкладнага арышту падсудных на процэсе фальшываманэтчыкаў, якія зьяўляюцца і крмінальнымі злачынцамі.

КОМФРАКЦЫЯ ПАТРАБУЕ АДКАЗУ

БЭРЛІН, 12. Комфракцыя рэйхстагу ўнесла запытаньне ў рэйхстаг, патрабуючы, каб агульна-нямецкі ўрад даў адказ у сувязі з выкрыццямі „Ротэ Фанэ“ аб падрыхтоўцы вайны супроць СССР. Комфракцыя ўстанаўлівае, што фальшываманэтчык Карумідэ ўладчы офіцыйным пасьведчаннем рэйхсвэру меў магчымасць завязаць сувязі з больш шырокімі коламі рэйхсвэру, распрацоўваць супольна з вышэйшымі чынамі рэйхсвэру пляны ваеннага „напад“ на СССР. Генэралы рэйхсвэру дзейнічалі ў саюзе з кіраўнічымі ангельскімі генэраламі, політычнымі дзеячамі, у згодзе з нафтавым трэстам, якім кіруюць ан-

гельцы. Той факт, што Карумідэ меў магчымасць абгаварваць з кіраўнічымі чынамі рэйхсвэру ваенныя пляны, пацвярджае, што рэйхсвэр быў рашаючым пунктам апоры міжнароднай контр-рэвалюцыйнай банды фальшываманэтчыкаў у падрыхтоўцы вайны супроць СССР.

ПРЫДЗЕ ДЗЕНЬ РАСПЛАТЫ

„Ротэ Фанэ“ заяўляе ў перадавым артыкуле, прысьвечаным пагрозе вайны і процэсу падрыхтоўкі чырвонаў, што цэнтральны орган нямецкай компарты зрабіў сваімі выкрыццямі усё, што было ў яго сілах, каб абараніць братоў нямецкіх рабочых—грузінскіх пролетарыят.

Аднак, піша газета, наступіць дзень, калі нямецкія камуністы ня будуць задаволены зброяй слова.

У гэты дзень Карумідэ, Садацэршвілі, Вебер, Бель і Шмідт ужо ня здолеюць быць у кантакце са сваімі судзьдзямі і ня здолеюць ажыццявіць раней падрыхтаванай камеды процэсу. У гэты дзень яны прадстануць перад пролетарскім судом і бяспрэчна пролетарская расправа над імі і саюзнікамі іх будзе жорстка і бязлітасна.

Іскры радыё

— Ня глядзічы на цяжкія ўмовы кіраўніцтва КУ чыгунак шпартка аднавіла сувязь са станцыяй Манчжурья. 12 студзеня выйшаў першы цыплік на Уладывасток. Новым губернатарам Мукдэну назначан дырэктар арсеналу Чжан-Ін.

НАШЫ МЭТЫ АГУЛЬНЫЯ

Рабочая моладзь павінна прыняць актыўны ўдзел у „тыдню інжынера і тэхніка“

З 15 па 22 студзеня будзе праводзіцца „тыдзень інжынера і тэхніка“.

Асноўнай задачай „тыдню“ павінен з'явіцца культурны паход інжынера-тэхніка індустрыі і сельскай гаспадаркі на „ліквідаванне гэхнічнай ілісьменнасці сярод рабочых мас. Тыдзень наогул павінен узьняць увагу ўсёй грамадзкасці закон інжынера-тэхнічнай секцыі і інжынера-тэхнічных работнікаў, сяцівай сувязі іх з рабочаю клясай і ўдзел іх у сацыялістычным будаўніцтве.

Ленінскі комсамол Беларусі заўсёды зьяўляецца ініцыятарам шчыльнага супрацоўніцтва ІТР і рабочай моладзі. Комсамольцы і інжынеры, мабыць, добра памятуюць і той дагавор аб сац. спабодніцтве, які заключан паміж інж.-тэхнікамі і МКСМ; і тыя і другія добра ведаюць, што задачы і мэты у комсамольца і кожнага сумленнага ІТР тыя-ж самыя: актыўны ўдзел і садзейнічаньне сацыялістычнаму будаўніцтву, правядзеньне ў жыццё ў найменш кароткі час пацярпалага плану вялікіх работ.

Зараз комсамол праводзіць тэхнічны паход. Інжынер і тэхнік ставіць яго асноўнай мэтай сваёй работы.

Таму і вакол „тыдню інжынера і тэхніка“ павінны аб'яднацца ІТР і комсамолец.

Як будзе праводзіцца „тыдзень“? Ва ўсіх вядомах і чырвоных куткох на прадпрыемствах і ў рабочых клясах павінны быць праведзены шырокія рабочыя сходы сумесна з ІТР з дапамогай на тэмы тыдню.

Да „тыдню“ прыстасоўваюцца адчыненне тэхнічных гуртоў, кансультацый, курсаў па павышэнню кваліфікацыі, правёрка выканання дагавору паміж КСМ і ІТР і інш., спецыяльны выпуск васьценгазеты, адчыненне аддзялення „тэх. мас.“, вечары запытаньняў і адказаў, даклады ІТС аб сваёй дзейнасці і г. д.

Неабходна, каб уся гэта праца была праведзена пры масавым і актыўным удзеле ўсіх рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў.

Мы ўпэўнены, што рабочая моладзь з характарыстывам яе энтузіязмам ня толькі не адстане, але пойдзе наперадзе ў справе садзейнічання інж.-тэх. секцыям па лепшаму правядзеньню „тыдню інжынера і тэхніка“ з тым, каб падзяць на валежную вышыню гэты важны вучастак нашай працы.

I. Мількаманоў.

Фабзавучы не гатовы да набору!

Большасць школ ФЗВ ня рыхтуюцца да дадатковага набору 700.—Не падрыхтоўваюцца памяшканьні, абсталяваньне майстэрняў, не падбіраецца склад падагагаў і інструктараў.—Гаспадарнікі забыліся пра загад ВСНГ.

Патрэбны тэрміновыя і рашучыя захады!

Набор праводзім, а памяшканьня няма

Комсамольская ячэйка фабзавучу чыгувачнікаў (Менск) і іншыя школьныя арганізацыі займаліся абгаварэньнем пытання аб падрыхтоўцы да правядзеньня дадатковага набору. Устаноўлена, што наша школа можа прыняць каля 95 чалавек новых фабзавучаў, з якіх 50 у сьлясарны цэх, 25—кавальны і 20—сталарны.

Але меркаваньні могуць быць сарваны, бо памяшканьня для школы пакуль што няма. Адміністрацыя адмовілася аддаць пад фабза-

вуч усе памяшканьне былога вучэлішча. Трохі леш ідзе падрыхтоўка ў цэхах. Падрыхтоўваюць новыя варштаты, цэскі, інструманты.

Ужо цяжка прыстасавана для работы кузня. Кіраўнікі застануцца тыя, што і зараз, перайшоўшы на трохзьменную работу.

Траба валежным арганізацыям забясьпечыць школу памяшканьнем інакш дадатковы набор, можа быць сарваны.

Міх. Гаеўскі.

ГОРНАЕ „ЧАСОВА“

Новых вучняў няма куды дзязаць

Пры Бабруйскім дрэваапрацоўным камбінате існуе школа ФЗВ з колькасцю 50 чалавек вучняў. Памяшканьне для школы няма і да гэтага часу НЕ АБСТАЛЯВАНА. Заяўкі праходзяць у малярных пакойчыках, у інтэрнаце сьпешна, займацца няма дзе. Адміністрацыя кажа, што гэта ЧАСОВА, але гэтае „часова“ цягнецца больш трох месяцаў з чаго 24

вучні дрэваапрацоўнікі нічога ня робяць.

Ня ўладжана з агульнажыцьцём, няма гарацых сьведаньняў, зьвярталіся ў ЦРК, а там адказалі абсалютна. Хутчэй і зусім інакш дырэктар камбінату падшуквае кватэру для майстроў, чымся для фабзавучу. Вось прыклад. Для загадчыка фанэрнага цэха патрэбна была кватэра і дырэктар ШКЛЯХ-МАН дае загад—АСЛАБАНІЦЬ ДВА ПАКОЎ У ПАМЯШКАНЬНІ ФАБЗАВУЧУ. Так і зрабілі.

Аб гэтым факце паведамлялі ў гарком партыі, акружком КСМ, але нічога не лапамалю. Інструктарскі склад незадавальняючы, бо ён заняты на рабоце ў камбінате, з прычыны чаго ніякай увагі навучаньню не аддаецца.

Зараз набліжаецца правядзеньне дадатковага набору на 65 чалавек. Мямволі паўстае пытаньне? Ці магчыма пры такіх умовах дабраць новых людзей і рыхтаваць з іх кваліфікаваных рабочых? Адказ можа быць адзін, што калі належны арганізацыі не паклапаціцца аб падрыхтаваньні памяшканьня набор будзе нікудышны і не апраўдае сваёй мэты.

Гэта няспры яе вучобе

У Віцебску зараз заканчваецца будова швейнай фабрыкі, у якой будзе працаваць каля 5700 чалавек у тры зьмены пры бесперапынным рабочым тыдні. Патрэбны рабочыя. Для гэтага Белшвейтрас арганізаваў курсы на чалавек 250-300. Таксама ў лістападзе адчыніўся фабзавуч швейнікаў на 100 чалавек.

Апрача гэтага вядзецца работа па арганізацыі новых прафтэхнічных аднагодковых курсаў для мо-

ЮНКОР-ФАБЗАВУЧ-ПАМЯТАЙ!

700 чалавек павінны быць дадаткова набраны ў школы фабзавучу. Часткова у існуючыя і часткова ўва ўноў адчыняемыя школы ФЗВ.

Напішы:

— Ці мае школа патрэбныя памяшканьня для майстэрняў і інтэрнатаў, ці змогуць яны задаволіць патрэбы ўноў прынятых вучняў?

— Ці маюць школы існуючыя, так і ўноў адчыняемыя патрэбныя кватэры настаўнікаў як школьных заняткаў, гэтак кіраўнікі майстэрняў?

— Абсталяваньне клясаў, лябараторыяў, майстэрняў, забясьпечаньне падручнікамі?

— За кошт каго праводзіцца дадатковы набор, які працэнт прынятых з карэнных нацыянальнасьцяй Беларусі?

— Ці адпушчаны ўжо сродкі на ўноў адчыняемыя і на дадатковы набор у існуючыя школы фабзавучу?

На гэтыя тэмы напішы ў самым тэрміновым парадку.

Рэдакцыя „Чырвонай зьмены“

Абгаварваем ліст Кізеева

ПАДКУЛАЧНІК І КАР'ЕРЫСТ ЦІ СУМЛЕННЫ КОМСАМОЛЕЦ, ЗРАБІЎШЫ ПАМЫЛКУ?

Кізеяў падкулачнік і кар'ерыст

Ячэйка ЛКСМБ курсаў комсамольскага актыву атрымаўшы запытаньне тав. Кізеева аб тым, ці можа ён вастацца на курсах ЛКСМБ актыву і ў комсамоле у той час, калі ён зьяўляецца заможным сярэдняком, і пры наступленьні на курсы утніў гэта—запоўненьня і засьведчаньня дакуманты прадставіў на курсы ЛКСМБ, якімі поўнасьцю ашукань райком, а таксама і курсы актыву.

Ставіць пытаньне аб ведаецца яго актывнасьці і недавер'я да яго, як комсамольца „сёлліну прыехаўшана ў вёску“, ячэйка ЛКСМБ курсаў абгаварыўшы пытаньне тав. Кізеева па агульным сходае ячэйкі, вырашыла адказаць наступнае:

1. У сувязі з тым, што Кізеяў, як заможны сярэдняк ашукань курсы ЛКСМБ пры наступленьні яго на курсы, як-то: падрабіў свае дакуманты і заваў гэта да часу вырышцы ячэйкай, тамачачы гэта тым, што ён хацеў вучыцца.

2. Што яго гаспадарка карыстаецца наймовай працай.

3. Пры хлебнарыхтоўках гаспадарка Кізеева здала толькі 4 пуды збожжа і не жадае ўступіць у колгас.

У сувязі з гэтым ячэйка кваліфікуе тав. Кізеева, як падкулачніка іралезшага ў комсамол і навучальную ўстанову, які ўсіляк і пракамі стараецца падарваць мерапрыемствы савецкай улады і партыі.

Ячэйка курсаў ЛКСМБ лічыць зва-

чывым яго прабываньне на курсах і ў шэрагах ЛКСМБ.

Пастанова ячэйкі выключыць тав. Кізеева з ЛКСМБ.

Разам з гэтым, ячэйка ЛКСМБ адзначае, што думка тав. Кізеева, наопаць таго, што сярэдняком сьляня у навучальна ўстановы ня прымаюць, а таксама аб недаверы комсамольцаў сьляня зьяўляецца адбіткам кулацкай агітацыі супроць савецкай улады за разрыў змычкі рабочай клясы з сьляняствам, ячэйка лічыць гэтыя погляды зусім непрыемныя і шкодныя. Леша частка сярэднякай моладзі, бязумоўна, у навучальна ўстановы прымаецца.

А погляды аб недаверы яму, як падкулачніку ў даручэньні адказнай працы зьяўляюцца бязумоўна правільнымі.

У зьвязку з гэтай справай ячэйка курсаў комсамольскага актыву ЛКСМБ пытае ў Бабруйскага АК ЛКСМБ чаму гэта Жлобінскі райком ЛКСМБ паслаа на вучобу завіраючы фальшавыя дакуманты Кізеевых і Яўразавых, на якіх ватрацілі больш 1000 рублёў і ў выніку прышлось выключыць з курсаў.

Лічым, што комсамол Беларусі абгаварыць пытаньне наопаць тав. Кізеева і адказ ячэйкі курсаў, і скажучь сваю думку на старонках нашай газэты „Чырвоная зьмена“.

Ад імя ячэйкі курсаў ЛКСМБ актыву Завалкоў А. Кавалеўскі К. А.

„КІЗЕЕВУ ТРЭБА ВУЧЫЦЦА“

Некалькі комсамольцаў №-га палка прачытаўшы ў „Чырвонай зьмене“ ліст Кізеева, абгаварыўшы—вынісімі сваю думку.

Кізеяву трэба вучыцца. Як відаць з лісту, што ён зьяўляецца нашым чалавекам, такім які падняўся на ногі толькі пры савецкай уладзе і які да 26 году быў пастухом.

Бацькі яго былі батракамі і толькі ў 24 годзе атрымалі зямлю. Кізеяў хоць цяпер і зьяўляецца сярэдняком, але ён сын таго сярэдняка, які ведае, што яму дапамагла савецкая ўлада і які па

сваёму паходжаньню зьяўляецца нашым.

Плошчы 46 р. 60 кап. падатку, гаспадарку Кізеяў яшчэ неўмега лічыць моцна-сярэднякай. Тое, што бацькі Кізеева яшчэ ня ўступілі ў колгас, прыпісвае віной комсамольцу ня прыходзіцца, таму што, магчыма, цяжка даецца справа ўягненьня іх у колгас.

Направільна паступіла ячэйка выключыць Кізеева з комсамольскіх курсаў і з комсамолу.

СЯРДЗЮКОЎ.

Менск, №-скі артполк.

„Няма памылкі ў тав. Кізеева“

Па доказах, якія прыведзены ў лісьце тав. Кізеева, я лічу, што ячэйка выключыла яго з шэрагаў комсамолу наопаць.

Кізеяў прыкладны комсамалец у вёсцы. Ён з пастуха зрабіўся сярэдняком, а некалькі год таму назад, ён быў бедняком і толькі савецкая ўлада паказала яму шлях, дапамагла яму палепшыць сваё становішча. Бацька Кізеева быў бедняком, які атрымаў прырэзку. Я пытаюся, ці зьяўляецца гэты сярэдняк для нас небясьпечным? Няма памылкі ў тав. Кізеева, што ён паступіў у акаце бедняк. Правільна, што ён учарайны бедняк, а можа таксама і сьляняшні.

Тое, што ён абкладзён падаходным, індывідуальным падаткам, дык мне здаецца, што гэтага ня можа быць, каб такія гаспадарнікі абкладзілі—гэта памылка.

Дашкевіч.

Менск. 1-ы Базыянны зав. № 3 кв. 2.

Ён ашукань комсамол

Зусім правільна зрабіла ячэйка комсамольскіх курсаў, выключыўшы з комсамолу Кізеева.

Ён зрабіў некомпамольскі паступак, падрабіў дакумент з сярэдняка на бедняка, і гэта зрабіў комсамалец „актывіст“ вёскі. Значыць ён гэта зрабіў не па сваёй цемнаце і несьвядомасьці, а таму, што ён вельмі, як піша, хацеў вучыцца. А ХІБА-Ж ДЛЯ ЯГО НЕ ВЯДОМА, ШТО ЛЕШШАЯ ЧАСТКА СЯРЭДНЯКАЙ МОЛАДЗІ ВУЧЫЦЦА ў САВЕЦКІХ ШКОЛАХ.

Што зрабіў Кізеяў, каб яго бацька ішоў у колектыў.

Няўжо для яго незразумела сутнасьць колектывізацыі?

Недаверра да Кізеева, як да комсамольца сьляняня выявілася НЕ ТАМУ, ШТО ЁН СЕЛЯНІН, тама думка ЗУСІМ няправільна, а гэта таму, што ён шляхам ашуканства комсамолу паступіў на курсы і ня быў прыкладным у сваёй рабоце як комсамалец, які павінен цывьрда вёсці барацьбу за генэральную лінію партыі. КІТАЕВІЧ. м. Койданова.

ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ

Даводзім да ведама пролетарскай грамадзкасці аб арганізацыі бюрократычных адносінах Менскага Калгассаюзу. справы колектывізацыі ў раёне Кальварыі (прыгарадны сельсавет). Два разы комсамольская ячэйка цагельных завода Гандльтрасу зьвярталася у Калгассаюз, каб ён прыслаў агітатора ў Кальварыю, які б сумеў развязаць перад сялянствам шэраг гаспадарчых пытанняў, зьвязаных з колектывізацыяй. Два разы Калгассаюз абяцаў даць дакладчыка, сьляня схода і арганом на прыходзіў.

Мы ня можам не адзначыць, што такія адносіны тарпцяць справу колектывізацыі і паслабляюць нашу барацьбу гэтай кулацкай хлуснёй і кулацкімі плёткамі, якія пускаюць ў ход мясавым ворагам, каб перашкодзіць ажыццяўленьню ў вёсцы лініі партыі і савецкай улады.

Бюро ячэйкі комсамольскага цагельнага заводаў

14 студзеня а 2 гадзіне дню ў памяшканьні Дома Письменнікаў склікаецца нарада письменнікаў, якія камаю дыруюцца ў колгасы.

Павінны зьявіцца наступныя таварышы: Барашка, Ніконовіч, Каваль, Скрыган, Каган, Шушковіч, Баранаў, Вечар Хурскі.

ПРАЎЛЕНЬНЕ БЕЛАППУ ПРАЎЛЕНЬНЕ БДВ БЕЛКОЛГАСЦЭНТР.

У дапамогу Раб.-Сам. Інспэкцыі

Лістак „лёгкай кавалерыі“

КАНТРАЛЁРЫ БЕЗ МАНДАТАЎ

Абавязкі ўзяў добраахвотна ганца
Праз сотні загадчынаў лезь да канца

(Маякоўскі)

Мы ня дарам ўсім язвам старым
Сваім ударам гразім цяпер

(Бязменскі)

Навучыцца арганізавываць працу „ЛК“

(3 юнкураўскіх допісаў)

„Лёгкая кавалерыя“, як форма арганізацыі масы камсамольцаў і спартыйнай працоўнай моладзі барадзібу з усімі шкоднымі звышчымі звышчымі, якія зьяўляюцца перашкодай паспяховаму сацыялістычнаму будаўніцтву, знайшла вялікае месца ў рэальным самадзейнага руху камсаду. Зараз амаль у кожнай ячэйцы групы „ЛК“, якія ў розных галінах, але па аднаму намяку накіроўваюць свае пікі. Яна кажа, што яшчэ ня ўсюды „ЛК“ арганізавана, ня ўсюды добра працуюць „кавалерыі“.

— „Няхай будзе і ў нас „лёгкая кавалерыя“—так рашылі ў камсамольскай ячэйцы мястэчку Сьмілавічы. Райком прадпісаў і ў ячэйцы арганізавалі групу. Далей пастаноў гэта група не пайшла. Зацікаўлены камсамольцы пытаюць сэкратара пра групу ён адказвае, што „лёгкая кавалерыя“ ёсць, але аб яе справах нельга гаварыць. На самай справе група не працуе.

Юнкор Алесь з вёскі Бардзілаўка, Самахвалявіцкага раёну, піша: „у вясенні дзень кіраўнікі Астраўскай ячэйкі сідзелі на прысьбе, ды часалі патыліцы, — што рабіць? Усюды ўжо ёсць

належаў дапамогі ад ячэйкі, энэргія іх пагасла і атрад спыніў сваю работу. Колькі не прасілі ячэйку аб падтрыманні групы, але дарма“.

Юнкор з мястэчку Племчаніцы піша: „У нашым раёне пры шмат якіх ячэйках „лёгкай кавалерыі“ няма, а пры тых ячэйках, дзе існуе—дык на паперы. Аб групах ня ведаюць нават і самі ячэйкі. У лясніцтве працуюць пазбаўлены, а „лёгкая кавалерыя“ не заўважае“.

Юнкор з Лепеля піша: „Групу „ЛК“ у Лепельскім педтэхнікуме арганізавалі ў кастрычніку месяца 1929 году. Сабралі сьход, нагаварылі гарачых слоў і гэтым абмежаваліся, і група з таго часу сьпіць“. Ня лепш абстаіць справа і ў Слаўчанскай ячэйцы ЛКСМБ (Аршаншчына) піша юнкор, „лёгкую кавалерыю“ арганізавалі нядаўна, аб існаваньні якой палова камсамольцаў ня ведае. Група яшчэ ні разу ня зьбіралася“.



Вітае ў аблаках

„лёгкая кавалерыя“, а ў нас няма, а што будзе, калі райком запытае, што адказваць, нарэшце, рашылі—няхай будзе і ў нас „лёгкая кавалерыя“. З’арганізавалі групу, у групу папала шмат варажых элементаў, якія ікавалі працаўнікоў, у выніку ячэйка вымушана была выключыць некаторых „кавалерыстых“ з камсамоу. Так некаторыя ячэйкі механічна насаджаюць „лёгкую кавалерыю“.

Кіраваць і дапамагаць

Шмат груп „ЛК“ лічуць толькі на паперы. Ячэйкі лічуць сваю задачу скончанай тым, што разьбіраюць пытаньне аб „лёгкай кавалерыі“ на паседжаньні, выносяць пару рашэньняў, вызначаюць кіраўніка і кропка. Юнкор Турніскага сельсавету, Пухавіцкага раёну П. Ц. піша: „Групу „лёгкай кавалерыі“ ў ячэйцы арганізавалі вясною гэтага году. Кіраўніком вылучылі незалежнага камсамольца, які даўў групу да распаду, дзякуючы сваім індывідуальным адносінам. Сябры групы працай былі зацікаўлены, але не атрымаўшы

Больш масавасці

Не адстае і Будасэхвіцкая ячэйка. Юнкор „кавалерыст“ піша: „На нараду групы „лёгкай кавалерыі“ сабралі ўсе сябры, а таксама і частка беспартыйнай моладзі, але кіраўнікі парашылі зрабіць нараду зачыненай і прапанавалі беспартыйнай моладзі высіць з памяшкання, а потым штаб раённы правесці зачыненнае паседжаньне і папрасіў высіць „кавалерыстых“, ня глядзячы на тое, што разьбіралі пытаньні, на якіх можна было прысутнічаць. Восем гаў часам прыцягнулі масы да працы „ЛК“.

Юнкор з Племчаніцы піша, што сэкратар ячэйкі ня мог адказаць, хто вылучан кіраўніком атраду „ЛК“—нехта вылучан, аж у мінулы годзе—адказвае ён.

Можна сустрэцца з фактам, калі камсамольцы не разумеюць, што такое „лёгкай кавалерыі“. Восем піша юнкор Шабека з Магілёўшчыны:

„Лёгкай кавалерыя“ памагае пяхоце ў бая“—так адказаў яму камсамольцаў з ячэйкі Белдзяржбуду (Магілёўшчына) на запытаньне аб сутнасьці і значэньні „лёгкай кавалерыі“.

Усе гэтыя факты гавораць самі за сябе, што ў раёне „лёгкай кавалерыі“ побач з тымі посьпехамі, якія, бяспрэчна маюцца, ёсць шэраг і недахопаў. Праходзіць у сучасны момант зьлёгкі „ЛК“ павінны будаць дапамагчы выправіць гэтыя недахопы.

ГЕЛЬФЭР М. МАР’ЯХІН Я.

Працавалі, але без кіраўніцтва

Матэй, якую ставіла ў час арганізацыі група „ЛК“ пры Клімавіцкай прэфтэхшколе гэта выявіць сацыяльны твар школы. Трэба сказаць, што ў гэтым напрамку шмат зроблена. Шляхам запытаньняў мясцовых устаноў і арганізацый былі выяўлены чужыя элементы, якія выключаны са школы. Пры ўкомплектаваньні школы ў гэтым годзе група правярыла наколькі падрыхтавана школа да новага навучальнага году, дзякуючы гэтаму набор у школу значна палепшыўся. Былі наладжаны налёты на савецкія коопэрацыйныя установы, дзе выяўлены моманты цеганіны грубых адносінаў да працоўных. Вымушаны ў апаратах былі людзі, пэніманьні,

рэалізацыі і людзі, якія сваёй працай дэспрадытуюць установы.

У час чысткі савецкага апарату былі арганізаваны брыгады па абследаваньні савецкіх і гаспадарчых устаноў. З боку РСІ групы даваліся даручаньні, напрыклад, „кавалерысты“ абглядзілі працу інваліднага дому, на які мелася шмат скарпаў.

Але побач з гэтым у працы групы маюцца і шмат недахопаў. Галоўнае гэта тое, што ня ўцягнута маса камсамольцаў, няма ніводнага беспартыйнага вучня, а працуюць актывісты, якія і без гэтага перагружаны. З боку РК ня было ніякага кіраўніцтва групай.

Г. Мельцар, П. Яблона

Прыцягнулі масы—палепшылі працу

У Стара-Дароскай ячэйцы ЛКСМБ пры Р.З.Л. (Бабруйшчына) існуе група „лёгкай кавалерыі“, якая доўгі час нічога не рабіла. Камсамольская ячэйка занялася гэтым пытаньнем і зараз праца групы наладзілася, да групы „лёгкай кавалерыі“ прыцягнута лепшая частка беспартыйнай моладзі, якая дапамагае выяўляць усякія недахопы.

„Лёгкай кавалерыя“ арганізавала налёты на саюз будаўнікоў, дзе выяўлена скрыўленьне пляскавай

лініі, нават партыйцамі. У члены саюзу прыняты былі ўдзельнікі маслабойкі, падрадчыкі і інш.

У час налёту на спажывецкае таварыства выяўлена з мясці гнідой пшанічнай мукі, якая саласалася па віне коопэратараў. Сабран матар’ял на некаторых працаўнікоў РВК і спажывецкага таварыства, перададзены ў камісію па чыстцы савецкага апарату.

К. СЕЛЬМАН, ГРАЙФЭР І. М.

Плюсы і мінусы

У сваёй большасці „лёгкай кавалерыя“ на Гомельшчыне яшчэ не дасягнула таго, чаго ад не патрабуюць у сучасны перыяд. Калі некаторымі групамі што і зроблена, дык ў недастатковай меры.

„Лёгкай кавалерыя“ ФЗВ (Гомель), зрабіла налёты на пральню, дзе выявіла, што ўмовы для працы неспякія. „Кавалерысты“ напісалі аб гэтым у „Палескую Правду“ і на гэтым застанавіліся, нават самі ня ведаюць, якія меры прыняты па іх прапанавах.

Рэчыцкая „кавалерыстыя“ наладзіла налёты на савецкія установы. У выніку выявілі спыненне на работу працаўнікоў.

У рэчыцкіх сельска-гаспадарчых майстэрнях ня было вугалю і з-за гэтага 4 гадзіны гулялі рабочыя, таму атрымалася страта ў 25 рублёў. „Лёгкай кавалерыя“ узялася за гэту справу і неадарэчнасьць была хутка ліквідавана.

3-га кастрычніка рэчыцкімі „кавалерыстамі“ было праведзена абследаваньне біржы працы на пытаньне пасылкі на работу дачкі імяна Ольбінскай, у выніку гэтага яна з работы зьявіла і выявілася, што Ольбінская паступіла на работу па спраўках гарсавету. 25 „кавалерыстых“ прымаі ўдзел у чыстцы біржы.

15 кастрычнік група „лёгкай кавалерыі“ пры Рэчыцкім ЦРК правярала допісы аб сельска-гаспадарчых майстэрнях. Вынікам гэтай правэркі зьявілася тое, што матар’ял у майстэрнях, які валюся без пагляду, праведзены ў парадок.

Але трэба яшчэ многа працаваць, каб ліквідаваць недахопы ў рабоце „ЛК“. А яны ёсць. „Кавалерыстыя“

міма сябе часта арапускаюць буйныя справы. Напрыклад, алазьяленне дзяржбанку Рэчыцы атрымала ад лесбелу перавод да фабрыкі „Дзеяр“ на 30.000 рублёў. Перавод 6-у атрымалі тэлеграфным паведамленьнем з Менску з 1-га на 2 лістапада, а паведамленьне фабрыка атрымала 15 лістапада. Такім чынам два тыдні—30.000 р. марываліся ў Рэчыцкім аддзяленьні дзяржбанку, у той час, калі яны былі патрэбны фабрыцы Дырэцыя запрашала Лесбел трыма тэлеграмамі. „Лёгкай кавалерыя“ не зацікавілася гэтай справай, на глядзячы на тое, што несвечасовая прымска 30.000 рублёў прынесла шмат страў фабрыцы.

У галоўных гомельскіх майстэрнях на дварэ гніе намала ляснога матар’ялу ў механічным цэку валанца 500 валаў, а „лёгкай кавалерыя“ нічога ня робіць.

Ёсць факты няправільнага кіраўніцтва і дапамогі „лёгкай кавалерыі“, як з боку партыйных, так і камсамольскіх арганізацый. Напрыклад, група „ЛК“ мястэчка Горнае расьсьледвала факт п’янства і бытавога разлажэньня партыйцаў. Сэкратар парт’ячэйкі заслухае даклад кіраўніка групы „кавалерыстых“—камсамольца; зьнімае яго за гэта з кіраўніцтва і вылучае для кіраўніцтва „ЛК“ члена бюро парт’ячэйкі п’яніцу.

У Добрушскім райком ЛКСМБ быў прызначан зьверху кіраўнік групы „кавалерыстых“, які не цікавіўся працай. У выніку група развалілася.

Усе гэтыя факты кажуць за тое, што трэба зрабіць рашучы пералом у рабоце „лёгкай кавалерыі“ чаго неабходна дасягнуць праз зьлёты.

Цышка Верны.

Кіраваць і падтрымліваць

Пры арганізацыі „лёгкай кавалерыі“ гор. Мозьры бачнай стала яе ідэя. Кожная ўстанова, коопэрацыя, коду і г. д. была вядома „Л. К.“, і праз некаторы час праца яе набыла. Чым жа гэта тлумачыць, і ўжо таварышам абрыдла працаваньне з дзедаца, што не. Наадварот, гэта іна на можа ніколі абрыдзеш, бо я больш у яе ўнікаеш, тым больш ёсць да яе энтузіязм. Па мойму прычына ў тым, што ня было належавага кіраўніцтва і падтрыманьня з боку адпаведных арганізацый у раёне „лёгкай кавалерыі“.

Напрыклад, па ініцыятыве „лёгкай кавалерыі“ ячэйкі фабрыкі „Профінт“, быў надрукован артыкул у рэдакцыі газэты аб адным рабочым—

Чаму ў групу ня ідзе моладзь

Пры мясцёме прыватных прадпрыемстваў саюзу металістых ужо ад, як арганізавана група „лёгкай кавалерыі“. Група складаецца з 7 чалавек. За апошні час былі прыняты яшчэ два чалавекі, у той час, як у мясцёме маецца да 130 чалавек рабочай моладзі.

члене горсавету і фабкоме. Пры папулярным артыкулу была вылучана фабкомам спецыяльная камісія, якая прапрацавала два месяцы паведамляла праз газэту, што факты пацьвердзіліся, але ніхто па іх не рэагаваў. І гэтага рабочага вылучылі яшчэ старшым дзесятнікам пры пабудове клубу пры фабрыцы.

Адным „кавалерыстам“ быў паслан артыкул у газэту „Зьвязда“ аб протэктывізму, рэдакцыя накіроўвае гэты артыкул у акр. РСІ для расьсьледваньня, але ўжо прайшло больш 3-х месяцаў, а пакуль што нічога няма.

Вядома, што пры такім падтрыманьні работы „лёгкай кавалерыі“ далека не заедзеш. Гаўнцэрман.

ДАВОДЗІЦЬ СПРАВЫ ДА КАНЦА

Атрад „Лёгкай кавалерыі“ ячэйкі ЛКСМБ Менскага Белдзяржтэхнікуму складаецца з 69 асоб.

Па ініцыятыве „ЛК“ выключана з тэхнікуму 4 чужакі. Дзякуючы заходам атраду, быў зроблен частковы рамонт памішчваньня тэхнікуму. Атрад прымаў удзел у чыстцы парт’ячэйкі. „Кавалерыстыя“ выступалі на сходах.

Як адмоўны бок гэта тое, што ў галіне сацыялістычнага спарорніцтва нічога ня зроблена, ніякага ўдзелу атрад у вытворчых нарадах, прадметных камісіях ня прымаў.

Ёсць моманты недавідзеньна пачатай справы да канца. У мінулым годзе „кавалерыстамі“ ўвянута пытаньне, аб студэнцы Заруба, якая паходзіць з абшарніцкай сям’і, даўшы аб гэтым да ведама кіруючай часткі тэхнікуму, „кавалерыстыя“ супакоіліся, а Заруба вучыцца да гэтага часу.

Комсам. А. Н.

Федасоў.



Трапа зьбіваць ворага

Фото-аматары гор. Менску!

У чацьвер 16-га студзеня а 6-ай гадзіне ўвечары ў памяшканьні дому Комсамолу адбудзецца сход усіх фото-гурткоў і фото-аматараў гор. Менску. Будзе абгаворана пытаньне: „Што і як здымаць газэты“.

Запрашаюцца кіраўнікі гурткоў.
РЭДАКЦЫЯ ГАЗ. „ЧЫРВОНАЯ З'МЕНА“

Справа аб самазагубстве рабкора Багайскага

15 студзеня ў гор. Шклове пачнецца суд над вайцамі самазагубства Багайскага

У газэце „Чырвоная з'мена“ ад 23 лістапада 1929 году мы друкавалі матэрыялы нашага спецыяльнага корэспандэнта аб самазагубстве рэдактара насьценгазэты папяронай фабрыкі „Спартак“ тав. Багайскага.

Усе матэрыялы па гэтай справе ўжо расьледваны і 15-га студзеня выязьдзяць гэтую справу ў г. Шклове.

Старшынёй суду вызначылі намесьнік старшынёй Вярхоўнага суду тав. Гінзбург, нар. засадацелямі т.т. Ішман і Шкляроўскі. Дзяржаўны абвінавачаны — прокурор вярхоўнага суду тав. Міхайлаў; грамадзянскі абвінавачаны ад ЦСПСБ — тав. Табар ад рэдакцыі газэты „Комунар леушчыны“ тав. Пераход.

Абараніць падазненых будзе Магілёўская калегія абаронцаў. Увесь ход гэтага працэсу шырока асьвятляцца на старонках нашай газэты.

Увора ў Шклоў выехаў наш асобны ілюстраваны рэспандэнт.

З фото-апаратам на Менску

Савгасны рабочы вынайшоў бульбакапалку
Рабочы т. Казлоўскі, які праслужыў у савгасах Белсельтэсту каля 8 год, вынайшоў трактарную бульбакапалку. Ідэя яго вынаходніцтва адобрана ПКЗ БССР.



Тав. Казлоўскі пры дапамозе сельскага настаўніка распарадаў чарцяжы сваёй бульбакапалкі і прадставіў іх на Менскую машынабудаўнічую станцыю. Тав. Казлоўскі ніколі ня бачыў амерыканскай бульбакапалкі. Яго бульбакапалка адрозьніваецца ад амерыканскай. Вынаходца для канчатковай распрацоўкі сваёго вынаходніцтва накіраваны ў Беларускаю сельскагаспадарчую акадэмію ў Горкі, дзе будзе працаваць па паказаньнях профэсара машынабудаўства.

Час „Маладняк“ за лістапад-сьнежань выйдзе падвойным нумарам (11-12) і будзе даслаў падпісчыкам у канцы студзеня

ВЫДАВЕЦТВА „ЧЫРВОНАЯ З'МЕНА“

Даводзіцца да ведама ўсіх устаноў і хатніх гаспадарстваў г. Менску, што 15-га студзеня 1930 г. Бастрычнікавы райком ЛКСМБ сумесна з Менскім аддзяленьнем Дзяржгандльбелу праводзіць па гораду збор уціль-сыравіны, як-та: косьці, паперы, непатрабнага архіву, рызьня, старых галёнаў і г. д.

Прасьба да вызначанага дня падрыхтаваць для здачы ўказаную ўціль-сыравіну. Уся выручаная сума за сабраную ўціль-сыравіну пойдзе ў карысьць трактарнай калёны.

Кастрычнікавы Райком ЛКСМБ Менскае аддзяленьне Дзяржгандльбелу.

ДОМ КОМСАМОЛУ

У аўторак 14-і г. г. сэмінары кіраўнікоў комсамольскіх політшкол

ТЭМА: „Як прапрацоўваць у політшколе гісторыю міжнароднага юнацкага руху“

Пачатак а 6 гадз. ўвечары.

16-га студзеня а 6-ай гадзіне ўвечары адбудзецца нарада фото-кружкаўцаў г. Менску па пытаньні

„Як і што здымаць для газэты“.

РЭДАКЦЫЯ ГАЗ. „ЧЫРВОНАЯ З'МЕНА“

ДАВОЛІ ЗЬДЗЕКВАЦА НАД ПАДПІСЧЫКАМІ ГАЗЭТНАЕ БЮРО, НЕКАТОРЫЯ ПАШТОВЫЯ АДДЗЯЛЕНЬНІ І ЛІСТАНОСЦЫ НЯДБАЙНА АДНОСЯЦА ДА ДАСТАЎКІ ГАЗЭТ

„НІЧОГА НЯ ЗНАЧЫЦЬ“?!...

Мы вядзем шырокую растлумачальную работу для таго, каб завербаваць і зацікавіць чытача нашымі беларускімі газэтамі, як «Зьвязда», «Чырвоная з'мена» і інш.

Вызначаюцца зборшчыкі на прадпрыемствах, якія кладуць усе сілы для вербаўкі падпісчыкаў на гэтыя газэты. Зборшчыкі заўсёды скардзяцца на свой марны лёс. Пытаецца, чаму гэта так? А вось чаму, сабралі вы падпіску, паслалі ў менскае газэтнае бюро, складаецца спіс, здаецца ў кантору для адліку на газэты. Вылічылі... Праходзяць першыя лічы. Скаргі растуць з кожным днём з-за недастаўкі газэту. Першаму падае зборшчыку падпіскі, яго лаць у час працы, — галі варштату. Пытаецца, што за грэшны чалавек зборшчык, за што гэта яго так лаць. А прыглядзеўшыся: пудмаўшы можна даць просты адказ, падпісчыкі тут зусім ня вінаваты.

— Звоніце па тэлефону—2-49, а, гэта газэтнае бюро... гаворыце ім, што ўжо пяты раз ідуць адны і тыя-ж скаргі, днём і тыднёмі не атрымоўваюць газэту. Падпісчык сам ідзе ў газэтнае бюро, крычыць: „Даварышы, чаму гэта няма газэту“. На цябе з-над

акуляраў паглядзіць той ці іншы газэты чыт, і запытае—колькі ў вас скаргаў? 12—адказваеш.—Ну гэта нічога, на 150 чалавек 12 скаргаў,—нічога ня значыць. Пойдзеш у экспэдыцыю, а там няма картак, а калі і ёсьць з правільнымі адрасамі, дык на адвароце напісана, „газэта не дастаўлена, бо адрас няправільны“. І так будзе хадаць з газэтнага бюро ў экспэдыцыю і назад і толькі не даб'ецца Чаму гэта так, а таму што там загадчыкаў і іх намесьнікаў чорт ведае колькі. Бывае і так, калі вы не падпішэцеся ў лістаносца, дык ён вам дзён пяць газэту не прынясе. Наймаюць напісьменных людзей, якія бьтаюць адрасы. Замест газэты „Зьвязду“ выпішучь «Акцёр», хоць вы па лўрэйску і напісьменны.

Па мойму траба было-б карткі даваць за адпаведную ўзнагароду пісаць зборшчыкам з прадпрыемстваў, тады былі-б правільныя адрасы. Газэтнаму бюро траба навучыцца працаваць у аддзяленьні выданьняў «Правды», вось ад каго можна ўзяць прыклад добрага пастаноўкі працы.

Манькоў.

Правяраць працу паштовых аддзяленьняў

Любанскім паштовым аддзяленьні падрываецца праца па выліску газэту, асабліва „Чырвоная з'мена“. Напрыклад, у Любані маецца сямігодка, якая вылісвае 50 экз. „Чырвоная з'мена“, але-ж паштовае аддзяленьне зусім не зьвяртае ўвагі на дастаўку газэту ў сямігодку. На 1930 год нека-

тэрыя падпісаліся на газэты „Юнгэр Арбэйтэр“, а атрымоўваюць „Чырвоную з'мену“. Ці надварот. Бывае і так, што выпішаш „Чырвоную з'мену“ і зусім яе не атрымаеш.

Калі не хапае газэту, дык упаўнаважаны ідзе на пошту запытаць, што за прычына недастаўкі газэту, яму ад-

казваюць: „На тваю долю сьняня не хапіла газэту, мы не вінаваты“. Наогул кажучы, пошта адносіцца да гэтай справы вельмі дрэнна, яна падрывае аўтарытэт упаўнаважаных.

Упаўнаважаны.

Лістаносцы нядбайна адносяцца да працы

Лістаносцы вузьдзёнскай і дукорскай пошты зрываюць падпіску на газэты. Мне прышлося збіраць падпіску на газэты па вёсках Дукорскага і Рудзёнскага сельсаветаў, дык сяляне катэгорычна адмаўляюцца выпісваць газэты, з прычыны несвачасовай дастаўкі апошніх. Пасёлкі Засьнятое і Маладнёва налічваюць па 20 гаспадарак кожны, але поштай яны зусім не абслугоўваюцца.

Па мойму траба павялічыць лік лістаносцаў, зьменшыць іх участкі і палічыць абслугоўваньне сялян поштай.

Г. ФРЫД.

Усебеларускае сьвята фізкультуры ў Віцебску

Пастановай вышэйшага савету фізкультуры Беларусі з 20 па 25 лютага ў г. Віцебску будзе праходзіць усебеларускае сьвята зімовага спорту. На сьвята запрошана фіскаса каманда лыжнікаў і дэлегацыя ад Заходняй вобласці (Смаленіччына).

...Наогул вы ня думайце, што я хлушу ці ёсьць інтарэс казачь пустое, ЦЯПЕР ІДЗЕ ЗЬНІШЧЭНЬНЕ ЎСЯГО СЯЛЯНСТВА(?!).

Ды паясьні мне, што гэта, ці існуе перыод ваеннага камунізму, ці наогул шкурадзёры ў нас ва ўладзе, і ўлада хай яна згарыць з такім урадам.

Чакаю ад цябе адказу СЕЛЬВАНОВІЧ“.

Ліст гэты быў адрасаваны чырвонаармейцу М-скага стралковага палка Зьмітру Брасько.

Зьміцер Брасько—член КП(б)Б апублікаваў яго. Ліст гэты дае ўяўленьне аб тых людзях, якія пралязаць агентамі класавога ворага ў нашу арганізацыю.

Сельвановіч спрабуе паказаць вёску, усю, якая церпіць уцёск.

Сельвановіч хлусяць. Уцёск перціць ён, яго класа. Траба сказаць, што бязлітасны апошні ўцёск. Другая частка вёскі агромнай нябачанай, нязнанай дагэтуль масай ідзе ў калгасы, перабудоўвае сябе, і будзе новае лепшае жыцьцё.

Сельвановіч бачыць у гэтым для сябе канец, сьмерць.

Таму ён так і піша, што „цяпер ідзе зьнішчэньне ўсяго сялянства“...

Так адбываецца лівіданьня кулацтва, як пэўнай класы, так зьнішчаюцца рэшткі капіталізму.

А. К.

Упаўнаважаныя „Чырвоная з'мена“

Нарада яч. упаўнаважаных „Чырвоная з'мена“

КАСТРЫЧНІКАЎСКАГА Р-НУ

АДБУДЗЕЦА

16-га студзеня г. г. (чацьвер), а 7-ай гадз. веча ў памяшканьні Дому Комсамолу (пакой-чытальня клубу, Комсамольская, 25).

Упаўнаважаны ад сходу, нарада і г. д. АСАБАНАЮЦЦА.

Такоса павінны зьявіцца яч. упаўнаважаныя Фрунзёўскага р-ну, якія ня прысутнічалі на нарадзе 7-і—30 г. як-та: яч. заводу Дрэва-апрацоўшчы, шп. будаўнічай, 2-ххарч. заводу, 1-га аддз. хлебазаводу, сталовых МЦРК, Зьвязда, Пальпэтэхніку, „Чырвоны Тэкстыльшчык“, Шпалернай ф-і, Шорнічай, канфэтнай ф-і, галытарэйнай ф-і, яч. ГЭТ, Аўтатранспарту, Хлебазаводу, Нароўняі, ЦСУ, Працасьветы, саюзная друкароў, Белдзяржбуду і Медсанпрацы.

ЯКА АБАВЯЗКОВА

Агонія кулака...

Лепель пакуль не аб'яўлен раёнам сьудальнай калектывізацыі.

Аднак, гэта не азначае таго, што фронт калектывізацыі ў раёне паступова і жорстка разгортваецца, не наступае на цьвярдзі зьнішчальных рэштак ўласнасьці.

На агнёх, пазнанай па сваёй глыбіні і рашучасьці наступіўшай цяпер сацыяльнай рэканструкцыі, згарваюць усю, якія трымаліся стагодзьдзямі.

І ня пройдзе якіх-небудзь два гады, як ня стане сучаснай Беларусі, а замест яе будзе Беларусь—рэспубліка сьудальных камун, рэспубліка Асіўбудаў і агра-індустрыяльных камбінатаў.

Тое, аб чым марыла і магла толькі здагадацца раней прыгнечаная частка ялавецтва, у нашыя дні ажыццяўляецца ад Уладывастоку да Нясарэлага, ад Мурманску да Ногарасіўску...

І ня пройдзе якіх-небудзь два гады, як ня стане цэлай класы, імя якой—кулацтва.

Але гэта вядлічнае зьнішчэньне не адбываецца блз крыві, без барацьбы, без папружанасьці. Кулак абасьцелены нашым наступам, кулак хапаецца яшчэ і за абраз і за паднал, ён спрабуе з усіх сіл узяць

пад свой уплыў несьвядомую частку беднаты і сярэднства.

Публікуемы намі ліст выключанага з комсамолу Сымона Сільвановіча дае яскравае ўяўленьне аб гэтай агоніі зьнішчэмай з твару зямлі класы вясковай буржуаіі.

Сымон Сельвановіч—кулацкі агэнт. Ён прабраўся ў комсамол, ён дзякуючы гэтаму пралез у Чырвоную армію.

Там ён у сваёй роце быў заўважан, як прыхільнік кулацкіх настрояў. Але тэм поўнасьцю не ўдалося выкрыць Сельвановіча.

Цяпер-жа ён піша ў сваім лісьце:

„У гэтым лісьце я хачу паведаміць цябе падрабязна аб тым, як я жыў і праводжу час на мірным фронце. Але траба сказаць што вельмі дрэнна. Пачну з першага: ЦЯПЕР ЖЫЦЬ У СЯЛЯНСТВЕ НЕЛЬГА(?!), а чаму нельга, дык такая справа, цяпер ідуць вялікія загатоўкі ўсіх прадуктаў...“

Адзілі-ж мы добра памятаем дэзунг Леніна аб тым, што павінен быць адзіны сельгаспадарцак, але наша партыя выпрацавала яшчэ падаткі(?), якія і нельга выплаціць. Цяпер наклаў на вёску 60 пудоў хлеба апроч падатку і хочучы яшчэ правесці самаабкладаньне на 30 проц. з рубля. І кажучы яшчэ взыі чырвоным абозам, але вьзучь не чырвоным, а белым за тое, што непаспэльны падатак.